



ЯКОЕ НАША
ДАКУМЕНТАЛЬНАЕ
КІНО?

9

ФУТБОЛ —
ЖАНОЧЫ
ВІД СПОРТУ

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

23

ЛЮТАГА 2019 г.

СУБОТА

№ 37 (28904)

У ДЗЕНЬ АБАРОНЦАЎ ГАВОРЫМ ПРА МІР

*Таварышы салдаты,
сяржанты,
прапаршчыкі і афіцэры!
Паважаныя ветэраны!
Дарагія суайчыннікі!*

Віншую вас з Днём абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

Гэтае свята ўвасабляе сабой ратную доблесць нашага народа і пераемнасць пакаленняў у самаадданым служэнні Радзіме. За гады незалежнасці ў краіне была створана сучасная, аснашчаная найноўшымі ўзорамі ўзбраенняў і тэхнікі армія, здольная эфектыўна вырашаць пастаўленыя задачы і даць годны адпор любому агрэсару.

Перакананы, што ваенная арганізацыя дзяржавы надзейна гарантуе яе бяспеку ва ўмовах новых глабальных выклікаў і пагроз, а мір і спакой на беларускай зямлі будуць гарантваны і надалей, бо абарона Айчыны ў нас носіць усенародны характар.

У год 75-годдзя вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў сённяшня святочная дата набывае асаблівую значнасць. Самыя добрыя словы ўдзячнасці мы адрасуем ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, якія прадэманстравалі прыклад найвышэйшай доблесці і гераізму ў барацьбе з ворагам усяго чалавецтва. Іх мужнасць, стойкасць і патрыятызм назаўсёды застануцца арыенцірам для нашай моладзі.

Жадаю ўсім шчасця, міру, дабрабыту і новых поспехаў у службе на карысць Радзімы!

**Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.**

Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны Аляксандр Лукашэнка наведаў Ваенную акадэмію Рэспублікі Беларусь — найстарэйшую беларускую ВНУ па падрыхтоўцы афіцэраў.


Яму далажылі аб структуры, задачах і сістэме падрыхтоўкі ваенных кадраў, пасля чаго беларускі лідар аглядзеў выставачную залу ваеннай гісторыі. Падчас агляду экспазіцыі ён адзначыў, што ў мінулым неаднаразова гісторыю спрабавалі перапісаць, а на яе неабходна глядзець сумленна і аб'ектыўна.

Таксама Прэзідэнт прысутнічаў на занятках з курсантамі, азнаёміўся са структурай і задачамі роты інфармацыйных тэхналогій. Ён сказаў, што чакае ад ІТ-роты Ваеннай акадэміі практычных вынікаў, у тым ліку прасоўвання распрацовак на экспарт. З гэтай мэтай было дадзена даручэнне, каб атрыманы ад экспарту ІТ-паслуг сродкі пасля выплаты неабходных падаткаў пакідалі ў распараджэнні акадэміі і самога падраздзялення.

СТАР. 2



Фота БелТА.



Сённяшня армія — гэта не толькі сучаснае ўзбраенне, але і высокія тэхналогіі, якія цяпер актыўна прымяняюцца ва ўсіх родах войскаў.
НА ЗДЫМКУ: начальнік разліку беспілотнага авіяцыйнага комплексу 927-га цэнтра падрыхтоўкі і прымянення беспілотнай авіяцыі старшы лейтэнант Сяргей АЛЯХНОВІЧ.

Фота БелТА.

КОРАТКА

- Рэформу электраэнергетычнай галіны Беларусі правядуць да 2021 года.
- Мінфін анансаваў з'яўленне ў Беларусі стрып-аблігацый.
- Плошча асабліва ахоўных прыродных тэрыторый у Беларусі ў 2018 годзе павялічылася на 50 тысяч га.

ISSN 1990 - 763X

19037

9 771990 763008

Размова па сутнасці

АСВЕТНІЦТВА ЦІ БІЗНЕС?

Што думаюць прафесіяналы пра беларускамоўнае кнігавыданне



Фота Ташчэны ТКАЧОВАЙ.

Ці лёгка выдаць і працаваць кнігу на беларускай мове? Ці паспела ў нас сфарміравацца пакаленне маладых аўтараў, пра якіх упэўнена можна сказаць, што яны трымаюць руку на пульсе сучаснасці і што іх чытаюць? І калі пакуль не, што варта зрабіць для таго, каб яны з'явіліся? На гэтыя і іншыя пытанні падчас тыдня роднай мовы разам шукалі адказы ўдзельнікі круглага стала «Кнігавыданне па-беларуску. Актуальнае, няпростае, запатрабаванае?» Ён праходзіў у прэс-цэнтры Дома прэсы па ініцыятыве Выдавецкага дома «Звязда».

Яго ўдзельнікамі сталі дырэктар — галоўны рэдактар «Звязды» Павел СУХАРУКАЎ, дырэктар выдавецтва «Беларусь» Сяргей ПЕШЫН, загадчык аддзела беларускай літаратуры «Цэнтральнай» кнігарні Алена ХОЛАД, загадчык рэдакцыі літаратуры, мастацтва і культуралогіі выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» Вольга ДАВІДОВІЧ, дырэктар кнігарні «Акадэмнакніга» Вольга ГЛУХОЎСКАЯ.

СТАР. 5